

XV З'ЕЗДУ УСЕСАЮЗНАГА ЛЕНІНСКАГА КАМУНІСТЫЧНАГА САЮЗА МОЛАДЗІ

Літаратурна Мастацтва

Год выдання 35-ы № 41 (2094) 20 мая 1966 г. ПЯТНІЦА Цана 4 кап.

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАУЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕННІКАУ БССР

ПРАМОВА ТАВАРЫША Л. І. БРЭЖНЕВА

НА XV З'ЕЗДЭ ВЛКСМ 17 МАЯ 1966 ГОДА

Дарагія таварышы! Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза...

Павышаць базую і палітычную падрыхтоўку, настойліва авалодаць зброяй, каб у любую хвіліну даць скарэспандэнтны адпор агрэсару.

XV з'езд камсамолаў — бавае аглед сіл юнацтва. Савецкая моладзь і яе прызнаныя авангард — Ленінскі камсамол з гонарам апраўдвае надзеі партыі і народа.

Генарова і адказная роля камсамола ў кіраўніцтве піянерскай арганізацыі імя У. І. Леніна. Гэта — адно з галоўных дараўніц партыі камсамолу.

Нас, камуністы, радуе ідэйная стойкасць, аптымізм і невывяральная энергія савецкіх юнакоў і дзячат у будаўніцтве новага жыцця.

Вялікія надзеі ускладаюцца на шматлікіх агрэсараў савецкага студэнцтва — заўрашніх камандзіраў вытворчасці, будучых работнікаў асяці, ахоўнікаў, навуку і культуру.

Выхоўваць моладзь па-камуністычнаму — гэта значыць вырабляць у юнакоў і дзячат марксісцка-ленінскі класавы падыход да з'яўлення і адданасці справе Камуністычнай партыі, выхоўваць стойкіх і самадзейных змагароў за рэвалюцыйнае пераўтварэнне свету.

Партыя радуе творчы рост маладых дзячюў савецкай навуцы і культуры, іх актыўны ўдзел у жыцці нашага грамадства.

Выхоўваць моладзь па-камуністычнаму — гэта значыць вырабляць у юнакоў і дзячат марксісцка-ленінскі класавы падыход да з'яўлення і адданасці справе Камуністычнай партыі, выхоўваць стойкіх і самадзейных змагароў за рэвалюцыйнае пераўтварэнне свету.

У дні, калі праходзіць XV з'езд ВЛКСМ, уся наша краіна, уся савецкая народ рыхтуецца да выбараў вышэйшага органа Савецкай улады — Вярхоўнага Савета ССРС.

Выхоўваць моладзь па-камуністычнаму — гэта значыць вырабляць у юнакоў і дзячат марксісцка-ленінскі класавы падыход да з'яўлення і адданасці справе Камуністычнай партыі, выхоўваць стойкіх і самадзейных змагароў за рэвалюцыйнае пераўтварэнне свету.

Робата з моладдзю — справа надзвычай адказная, жывая, якая не церпіць казешчыны, шаблону, застойна. Аднак у некаторых фармілізмах, парадках і шматлікіх недахопах ў дзейнасці камсамола.

Выхоўваць моладзь па-камуністычнаму — гэта значыць вырабляць у юнакоў і дзячат марксісцка-ленінскі класавы падыход да з'яўлення і адданасці справе Камуністычнай партыі, выхоўваць стойкіх і самадзейных змагароў за рэвалюцыйнае пераўтварэнне свету.

Найбольшае ўвагу ўважвае партыя на тых маладых людзей, якіх сабе выбірае для пераўтварэння краіны, для пераўтварэння свету.

Выхоўваць моладзь па-камуністычнаму — гэта значыць вырабляць у юнакоў і дзячат марксісцка-ленінскі класавы падыход да з'яўлення і адданасці справе Камуністычнай партыі, выхоўваць стойкіх і самадзейных змагароў за рэвалюцыйнае пераўтварэнне свету.

Дарагія таварышы! На XXIII з'ездзе КПСС было сказана шмат добрых слоў аб нашай моладзі, аб камсамолу. Разам з тым, крытыкаваліся і недахопы ў дзейнасці камсамола.

Выхоўваць моладзь па-камуністычнаму — гэта значыць вырабляць у юнакоў і дзячат марксісцка-ленінскі класавы падыход да з'яўлення і адданасці справе Камуністычнай партыі, выхоўваць стойкіх і самадзейных змагароў за рэвалюцыйнае пераўтварэнне свету.

Дарагія таварышы! Набліжаецца 50-годдзе Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі, 100-годдзе з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна.

Выхоўваць моладзь па-камуністычнаму — гэта значыць вырабляць у юнакоў і дзячат марксісцка-ленінскі класавы падыход да з'яўлення і адданасці справе Камуністычнай партыі, выхоўваць стойкіх і самадзейных змагароў за рэвалюцыйнае пераўтварэнне свету.

ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА



Хвіліна на пляжы. Дзе прыдзе гэты малодзенькі электразабіваўчы? Сяргей Сяіроў — падпісчык газеты Лукомскага электрастанцыі. Фота Г. УСЛАВАВА. (БЕЛТА).

В З'ЕЗД ПІСЬМЕННІКАУ БЕЛАРУСІ

РАЗАМ З ПАРТЫЯЙ, РАЗАМ З НАРОДАМ

Чарговы. V з'езд пісьменнікаў Беларусі праходзіць у знамянальны дні, калі ўсё савецкі народ, зброены рашэннямі XXIII з'езда КПСС, прыступіў да выканання новых велічных задач камуністычнага будаўніцтва.

Заман і самааддана праца будучага мастака перадае грамадства на зямлі. У прынятай Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Беларусі V з'езду пісьменнікаў рэспублікі гаворыцца: «Пісьменнік павінен пастаянна адточваць сваё творчае майстэрства, павышаць ідэйную ўзровеньнасць, заўсёды і ва ўсім быць паслядоўным барацьбітом за ажыццяўленне камуністычнага ідэалаў, усёй сваёй творчасцю служыць народу, высока несіці сцяг пралетарскага гуманізму і інтэрнацыяналізму».

Паспехі беларускай літаратуры, як справядліва адзначалі ў справядлівым дакладзе П. Броўкі, у садакладанні І. Навуменкі, М. Лужаніна, А. Макаенка, Э. Агніцэвіч, Я. Ізаскі, сапраўды значныя. Адначасна дэкадаўны і сэдзлакладчы гаворылі і аб тым, што, поруч з гэтымі поспехамі, поруч з агучаным уздымам ідэйна-мастацкага ўзроўню нашай літаратуры, у рабоце беларускай пісьменніцкай арганізацыі ёсць няглыбокае недахопаў, уплунучы і памылкі як творчага, так і арганізацыйнага характара.

Цэнтральны Камітэт Кампартыі Беларусі выказавае цвёрдую ўпэўненасць у тым, што пісьменнікі рэспублікі ўсе свае сілы і творчы талент прысвяцяць дастойнаму адраджэнню нашага чужоўнага, прасякутага духам стварэння часу, адзначаць 50-годдзе Савецкай улады і 100-годдзе з дня нараджэння У. І. Леніна новымі выдатнымі творами аб велічы подвігаў і слаўных спраў нашага народа ў імя камунізму».

Парасам гэтых патрабаванняў была прасякута работа з'езда. У выступленнях яго ўдзельнікаў гучала шырокае заклічэнне далейшым росквітам нашай літаратуры, ішла праграмаваўшая гаворка аб поспехах і прыватнасці, вынавалася цвёрдая ўпэўненасць у тым, што беларуская пісьменніцкая арганізацыя будзе іскі крок у крок з партыяй і народам, што наша літаратура паранейшам будзе верна служыць вялікім ідэалам камунізму.

Аднаўвачы дасягненні нашай літаратуры, прамоўца асабліва вылучае сярод іх тое, што яна стала больш зямной, больш праўдзівай, і ў сувязі з гэтым спецыяльна на праблеме жыццёвай і мастацкай праўды. Хэмінгвей некажэ сказаў: «Што сапраўды цяжка, дык гэта стварыць нешта праўдзівое». Спасылаючыся на гэты выказванне выдатнага майстра слова, І. Мележ гаворыць:

Партыя заклікае дзячюў літаратуры і мастацтва заўсёды быць на перадавой лініі барацьбы за камунізм, якая і праўдзіва адлюстраввае ўсю шматграннасць нашай багатай рэчаіснасці, стварае творы, вартыя нашага сучасніка, чым ро-

стацкага росту сучаснай літаратуры. — Гадзі, што прайшло ад папярэдняга нашага з'езда, — гаворыць І. Мележ, — былі багатыя на важныя падзеі і на цікавыя творы. Думаю, што мы маем права лічыць час, які прайшоў ад XX з'езда КПСС, часам сур'ёзнага ўздыму нашай літаратуры. Многа добрага, важнага здабыла яна за гэтыя гады. І вельмі важна, што гэтыя здабыткі, як прыватна сказаў у сваім садакладзе Іван Навуменка, былі не толькі колкаснымі, але і якаснымі. Гаворачы аб гэтым, мы ўвазе не толькі роз тэхнікі мастацтва, а рост майстэрства літаратуры, асабліва асабліва вылучае сярод іх тое, што яна стала больш зямной, больш праўдзівай, і ў сувязі з гэтым спецыяльна на праблеме жыццёвай і мастацкай праўды. Хэмінгвей некажэ сказаў: «Што сапраўды цяжка, дык гэта стварыць нешта праўдзівое». Спасылаючыся на гэты выказванне выдатнага майстра слова, І. Мележ гаворыць:

Тут мімаволі задумваецца: чаму ж праўда такая складаная рэч? Думаецца, таму, што складаная рэч сама жыццё. Яна заўсёды была складанай, застасца і цяпер складаным і будзе, мусіць, складаным ва ўсе часы. Праўда складаная таму, што жыццё развіваецца ў супярэчнасці, таму, што чалавек — істота няпростага і супярэчлівага, таму, што жыццё ўвесь час у руху, і пісьменнік не можа спыніць яго фаўстаўскім закліканнем: «Спыніся, імгненне, я хачу разабрацца ў табе, увеквечыць цябе!»

Хочацца сказаць і яшчэ пра адну асаблівасць праўды, — працягвае

І. Мележ. — Яна бывае прыемная і бывае, на жаль, непрыемная. Прыемную гаварыць прыемна і лёгка. Крытыка ж як правіла — справа заўсёды непрыемная. Крытыку цяжка любіць, хоць яе і трэба, кажучы, любіць. Крытыку трэба прызнаваць, з крытыкай трэба лічыцца: жыццё не заўсёды ідзе гладка, асабліва там, дзе названыя дарогі, дзе крутыя павароты, дзе вялікую, складаную справу трэба рабіць людзям, якія не заўсёды падмаюцца да правільнага разумення гэтай справы.

Чым больш я думаю над тым, якой павіна быць літаратура, тым больш пераконваюся, што мастацкая літаратура — таксама навука. Яна павіна быць як навука дакладнай і аб'ектыўнай, прадмет яе даследавання — чалавек і час. І гэтае яе даследаванне павіна быць дакладным. Я ўпэўнены, што чым больш у творы гэтай навуковай дакладнасці, тым большы гэты твор, тым больш у яго права належаць да сапраўднай літаратуры.

Дык вось, праблема выхавання нашага чытача... Можна пачаць, што з меркаванняў адраджае выхавання моладзі трэба паказаць толькі прыклады добрага — гераізму, самахварнасці і г. д. Безумоўна, вучыць на гэтых прыкладах трэба. Але ж, мусіць, нельга вучыць толькі на добрым, аберагаць нашых чытачоў ад супярэчнасці жыцця. Мы павіны рыхтаваць моладзь да ўсіх тых выпрабаванняў, якія могуць ім сутрапіць у жыцці. Інакш, ступіўшы ў жыццё, глянучы збліжы ў часам аднаго, малады чытач наш часам можа разубіцца, расчаравана, можа прыйсці да вываду, што яго «павады». Мы павіны вучыць моладзь быць жыццё такім, якое яно ёсць, мы павіны рыхтаваць яе не да свята, а да жыцця, да працы, да барацьбы.

У заклічэнні І. Мележ закрэпае стан нашых выдвечкіх спраў, пытанні аўтарскага ганаару, робіць папрок у адрас былога кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў, якое, на яго думку, адалава мала ўвагі творчай рабоце пісьменнікаў. Аб тэндэнцыях развіцця савецкай драматургіі гаворыць у сваім выступленні Хачаціў Наяфед. У апошнія гады, на яго думку, драматургі адыйшлі ад таго гонару, дзеяла чаго існуе театр — ад вырашэння важных жыццёвых праблем, якія заўсёды хвалявалі і хваляюць гледачоў. Сцэну запаланіў шэрыя, некалькія героі, якія былі нешта і робяць, за штошчэй змагаюцца, з нечым спрачаюцца, але ўсё гэта не выходзіць за межы іх уласных перажыванняў іх прыватнага, абмежаванага свету. Са сцэны зніклі гераічныя асобы, вялікія страцілі і пацучшы, героі сталі надзвычай будзённымі, прамітыўнымі.

(Працяг на 3-й стар.)

# ПРАМОЎА ТАВАРЫША Л. І. БРЭЖНЕВА

## НА XV З'ЕЗДЗЕ ВЛКСМ 17 МАЯ 1966 ГОДА

вля і кіраўнікі. Гэтыя законы, калі іх зразумець правільна, дыктуюць логіку паводін не толькі адміністрацям, інжынерам, вучонаму, тэхніку, але і кожнаму рабоча-му рабочаю, калгасніку.

Хацелася б у сувязі з гэтым асобна сказаць аб такім пытанні, які янасьць прадукцыі. Гэта сёння важнейшае дзяржаўнае пытанне. Прыбытак і рэнтабельнасць прад-прыемстваў, навукова-тэхналагі-заважанне, рэалізацыя прадукцыі — усё гэтае эканамічнае рычагі павінны быць непарушына звязаны з палітычным якасці прадукцыі. Недастаткова пераконаць людзей працаваць без браку, змагацца з надобрасумленнымі адносинамі да працы. Трэба яшчэ стварыць кожнаму рабочаю таякі ўмовы, пры якіх ён будзе зацікаўлены ў тым, каб пастаянна паліпаіць якасць выпускаемай прадукцыі.

Уключыцеся, сабры, з усім важным камсамольскім энтузіязмам у барацьбу за паліпаіненне якасці вырабанага, за гонар і прэстыж нашай савецкай маркі! Тут могуць знайсці шырокае выкарыстанне вашы сучасныя эканамічны і тэхнічныя веды, вашы арганізатарскія здольнасці, ваш вопыт баявой агітацыйнай і арганізатарскай працы.

Таварышы!

Усёй краіне вядомыя адрасны ўдарныя будоўлі новай пяцігодкі, на якія едуць маладыя добраахвотнікі, выхаваныя камсамола. Гутарка ідзе аб маладых таварышах Сібіры, Далёкага Усходу, Поўначы. Ёсць вялікая чалавечая задавальненне ў тым, каб прыходзіць на новае месца, пацаць жыццём з палаткай, а потым сказаць сабе: гэты год, гэты завод у будаваў, ён вырас на маіх вачах.

Шэфства камсамола над новабудоўлямі, над развіццём новых галін прамысловасці добра зарэкамендвалася сабе. У гэтай форме ўдзелу камсамола ў гаспадарчых справах прымаюць аўтарызат. І вядома, што ў нас мінулыя, належаць будучыні будоўлі спаронічваюць, так скажам, за права на сваё тое або іншы аб'ект камсамольскім. Гэтым трэба ганарыцца. Гэтым трэба даражыць.

Ударныя камсамольскія будоўлі могуць стаць і становяцца лабараторыяй перадавога вопыту, узорам дасканалай арганізацыі працы, высокай культуры, новага быту. Трэба толькі, каб пусціў у рух сапраўды дасціпны і каб юнакі і дзяўчаты маглі працаваць у поўную меру сваіх сіл і здольнасцей.

Тут, вядома, вельмі многа залежыць ад гаспадарчых кіраўнікоў, ад старэйшых таварышаў. Наша моладзь не баіцца цяжкасцей. Але цяжкасці бываюць розныя. Ёсць непалабныя, натуральныя для новых раёнаў, а ёсць штучныя, створаныя валакітчыкам, бюракратам, раўнадушным чалавекам. Энтузіязм моладзі ў гэтых связныхнае паніжае. Ім негэта спадобна, негэта здарыцца і ім даваць тое, каб затрымаць дзірні, выключаныя безспадарочна некастрыя адміністрацыя, найменш арганізаваць працу.

Адной з важных задач выхавачай працы нашых камсамольскіх арганізацый былі і застаюцца клопаты аб умцаванні працоўнай і вытворчай дысцыпліны моладзі. Трэба не сароміцца кляміць ганьба прагультычна і гультайства, пакамсамольска строга — іменна строга — патрабаваць з іх за іх надобрасумленнымі адносинамі да працы.

Таварышы! У гэтай пяцігодцы асаблівае месца ў разе нашых клопатаў, клопатаў партыі, дзяржавы зойме каронае паліпаіненне дзейнасці сферы абслугоўвання насельніцтва.

Цяпер мы заклалі эканамічныя праддэліны для таго, каб ператварыць сферу паслуг насельніцтву ў развітую галіну сучаснай індустрыі, заснаваную на найвышэйшых тэхнічных, высокай культуры працы, сучаснай арганізацыі вытворчасці. Аднак мы не зможам рухацца наперад дастаткова хутка, калі не створым пералому ў адносинах людзей да гэтага віду працы. Патрэбны маладыя сілы, энтузіязм, для якіх праца ў сферы абслугоўвання стала б прызваннем. І камаму, як не камсамолу і камсамольцам, узяцца за гэту справу, накіраваць па ўстаноў бытавога і камунінальнага абслугоўвання, у гандлёвую сетку сваіх маладых, кваліфікаваных работнікаў, якія добра разумеюць велізарнае грамадскае значэнне гэтай справы, любяць працаваць і дасціпна і цэльна адносна да спажывача, кліента, зааказчыка. Такіх работнікаў — добрасумленных, культурных, разумеючых патрабаванне часу, трэба высока цаніць, трэба аірыжыць увагай і клопатамі.

Партыя на сакавічнім пленуме выпрацавала эканамічныя меры ўдзельна сельскай гаспадаркі. Гэтыя меры, калі ўмець і паспяхова ажыццяўляць іх, дапамогуць узяць сельскагаспадарчую вытворчасць і палепшыць жыццё працоўнай вёскі. Але гэта не азначае, што мы можам сядзець склашы рукі і чакаць, пакуль эканамічныя стимулы самі па сабе створыць багачэ прадуктаў. Не, таварышы, абавязаныя на правільную эканамічную палітыку, павінны павінны зрабіць другі буйны крок: значна ўзняць культу земляробства і на гэтай аснове дасціпа атрымаць высокіх і гарантываных ураджаў.

Гэтым днём адбудзецца пленум Цэнтральнага Камітэта партыі, які спецыяльна разгледзіць пытанні паліпаінення ўрадлівасці глебы і павышэння культуры земляробства. План меліярацыйных работ будзе ажыццяўляцца на ўсёй краіне. Побач з будаўніцтвам буйных ірыгацыйных і асудальных сістэм трэба будзе таксама пра-

важнейшае дзяржаўнае пытанне. Прыбытак і рэнтабельнасць прад-прыемстваў, навукова-тэхналагізаважанне, рэалізацыя прадукцыі — усё гэтае эканамічнае рычагі павінны быць непарушына звязаны з палітычным якасці прадукцыі. Недастаткова пераконаць людзей працаваць без браку, змагацца з надобрасумленнымі адносинамі да працы. Трэба яшчэ стварыць кожнаму рабочаю таякі ўмовы, пры якіх ён будзе зацікаўлены ў тым, каб пастаянна паліпаіць якасць выпускаемай прадукцыі.

Усёй краіне вядомыя адрасны ўдарныя будоўлі новай пяцігодкі, на якія едуць маладыя добраахвотнікі, выхаваныя камсамола. Гутарка ідзе аб маладых таварышах Сібіры, Далёкага Усходу, Поўначы. Ёсць вялікая чалавечая задавальненне ў тым, каб прыходзіць на новае месца, пацаць жыццём з палаткай, а потым сказаць сабе: гэты год, гэты завод у будаваў, ён вырас на маіх вачах.

Шэфства камсамола над новабудоўлямі, над развіццём новых галін прамысловасці добра зарэкамендвалася сабе. У гэтай форме ўдзелу камсамола ў гаспадарчых справах прымаюць аўтарызат. І вядома, што ў нас мінулыя, належаць будучыні будоўлі спаронічваюць, так скажам, за права на сваё тое або іншы аб'ект камсамольскім. Гэтым трэба ганарыцца. Гэтым трэба даражыць.

Ударныя камсамольскія будоўлі могуць стаць і становяцца лабараторыяй перадавога вопыту, узорам дасканалай арганізацыі працы, высокай культуры, новага быту. Трэба толькі, каб пусціў у рух сапраўды дасціпны і каб юнакі і дзяўчаты маглі працаваць у поўную меру сваіх сіл і здольнасцей.

Тут, вядома, вельмі многа залежыць ад гаспадарчых кіраўнікоў, ад старэйшых таварышаў. Наша моладзь не баіцца цяжкасцей. Але цяжкасці бываюць розныя. Ёсць непалабныя, натуральныя для новых раёнаў, а ёсць штучныя, створаныя валакітчыкам, бюракратам, раўнадушным чалавекам. Энтузіязм моладзі ў гэтых связныхнае паніжае. Ім негэта спадобна, негэта здарыцца і ім даваць тое, каб затрымаць дзірні, выключаныя безспадарочна некастрыя адміністрацыя, найменш арганізаваць працу.

Адной з важных задач выхавачай працы нашых камсамольскіх арганізацый былі і застаюцца клопаты аб умцаванні працоўнай і вытворчай дысцыпліны моладзі. Трэба не сароміцца кляміць ганьба прагультычна і гультайства, пакамсамольска строга — іменна строга — патрабаваць з іх за іх надобрасумленнымі адносинамі да працы.

Таварышы! У гэтай пяцігодцы асаблівае месца ў разе нашых клопатаў, клопатаў партыі, дзяржавы зойме каронае паліпаіненне дзейнасці сферы абслугоўвання насельніцтва.

Цяпер мы заклалі эканамічныя праддэліны для таго, каб ператварыць сферу паслуг насельніцтву ў развітую галіну сучаснай індустрыі, заснаваную на найвышэйшых тэхнічных, высокай культуры працы, сучаснай арганізацыі вытворчасці. Аднак мы не зможам рухацца наперад дастаткова хутка, калі не створым пералому ў адносинах людзей да гэтага віду працы. Патрэбны маладыя сілы, энтузіязм, для якіх праца ў сферы абслугоўвання стала б прызваннем. І камаму, як не камсамолу і камсамольцам, узяцца за гэту справу, накіраваць па ўстаноў бытавога і камунінальнага абслугоўвання, у гандлёвую сетку сваіх маладых, кваліфікаваных работнікаў, якія добра разумеюць велізарнае грамадскае значэнне гэтай справы, любяць працаваць і дасціпна і цэльна адносна да спажывача, кліента, зааказчыка. Такіх работнікаў — добрасумленных, культурных, разумеючых патрабаванне часу, трэба высока цаніць, трэба аірыжыць увагай і клопатамі.

Партыя на сакавічнім пленуме выпрацавала эканамічныя меры ўдзельна сельскай гаспадаркі. Гэтыя меры, калі ўмець і паспяхова ажыццяўляць іх, дапамогуць узяць сельскагаспадарчую вытворчасць і палепшыць жыццё працоўнай вёскі. Але гэта не азначае, што мы можам сядзець склашы рукі і чакаць, пакуль эканамічныя стимулы самі па сабе створыць багачэ прадуктаў. Не, таварышы, абавязаныя на правільную эканамічную палітыку, павінны павінны зрабіць другі буйны крок: значна ўзняць культу земляробства і на гэтай аснове дасціпа атрымаць высокіх і гарантываных ураджаў.

Гэтым днём адбудзецца пленум Цэнтральнага Камітэта партыі, які спецыяльна разгледзіць пытанні паліпаінення ўрадлівасці глебы і павышэння культуры земляробства. План меліярацыйных работ будзе ажыццяўляцца на ўсёй краіне. Побач з будаўніцтвам буйных ірыгацыйных і асудальных сістэм трэба будзе таксама пра-

важнейшае дзяржаўнае пытанне. Прыбытак і рэнтабельнасць прад-прыемстваў, навукова-тэхналагізаважанне, рэалізацыя прадукцыі — усё гэтае эканамічнае рычагі павінны быць непарушына звязаны з палітычным якасці прадукцыі. Недастаткова пераконаць людзей працаваць без браку, змагацца з надобрасумленнымі адносинамі да працы. Трэба яшчэ стварыць кожнаму рабочаю таякі ўмовы, пры якіх ён будзе зацікаўлены ў тым, каб пастаянна паліпаіць якасць выпускаемай прадукцыі.

Усёй краіне вядомыя адрасны ўдарныя будоўлі новай пяцігодкі, на якія едуць маладыя добраахвотнікі, выхаваныя камсамола. Гутарка ідзе аб маладых таварышах Сібіры, Далёкага Усходу, Поўначы. Ёсць вялікая чалавечая задавальненне ў тым, каб прыходзіць на новае месца, пацаць жыццём з палаткай, а потым сказаць сабе: гэты год, гэты завод у будаваў, ён вырас на маіх вачах.

Шэфства камсамола над новабудоўлямі, над развіццём новых галін прамысловасці добра зарэкамендвалася сабе. У гэтай форме ўдзелу камсамола ў гаспадарчых справах прымаюць аўтарызат. І вядома, што ў нас мінулыя, належаць будучыні будоўлі спаронічваюць, так скажам, за права на сваё тое або іншы аб'ект камсамольскім. Гэтым трэба ганарыцца. Гэтым трэба даражыць.

Ударныя камсамольскія будоўлі могуць стаць і становяцца лабараторыяй перадавога вопыту, узорам дасканалай арганізацыі працы, высокай культуры, новага быту. Трэба толькі, каб пусціў у рух сапраўды дасціпны і каб юнакі і дзяўчаты маглі працаваць у поўную меру сваіх сіл і здольнасцей.

Тут, вядома, вельмі многа залежыць ад гаспадарчых кіраўнікоў, ад старэйшых таварышаў. Наша моладзь не баіцца цяжкасцей. Але цяжкасці бываюць розныя. Ёсць непалабныя, натуральныя для новых раёнаў, а ёсць штучныя, створаныя валакітчыкам, бюракратам, раўнадушным чалавекам. Энтузіязм моладзі ў гэтых связныхнае паніжае. Ім негэта спадобна, негэта здарыцца і ім даваць тое, каб затрымаць дзірні, выключаныя безспадарочна некастрыя адміністрацыя, найменш арганізаваць працу.

Адной з важных задач выхавачай працы нашых камсамольскіх арганізацый былі і застаюцца клопаты аб умцаванні працоўнай і вытворчай дысцыпліны моладзі. Трэба не сароміцца кляміць ганьба прагультычна і гультайства, пакамсамольска строга — іменна строга — патрабаваць з іх за іх надобрасумленнымі адносинамі да працы.

Таварышы! У гэтай пяцігодцы асаблівае месца ў разе нашых клопатаў, клопатаў партыі, дзяржавы зойме каронае паліпаіненне дзейнасці сферы абслугоўвання насельніцтва.

Цяпер мы заклалі эканамічныя праддэліны для таго, каб ператварыць сферу паслуг насельніцтву ў развітую галіну сучаснай індустрыі, заснаваную на найвышэйшых тэхнічных, высокай культуры працы, сучаснай арганізацыі вытворчасці. Аднак мы не зможам рухацца наперад дастаткова хутка, калі не створым пералому ў адносинах людзей да гэтага віду працы. Патрэбны маладыя сілы, энтузіязм, для якіх праца ў сферы абслугоўвання стала б прызваннем. І камаму, як не камсамолу і камсамольцам, узяцца за гэту справу, накіраваць па ўстаноў бытавога і камунінальнага абслугоўвання, у гандлёвую сетку сваіх маладых, кваліфікаваных работнікаў, якія добра разумеюць велізарнае грамадскае значэнне гэтай справы, любяць працаваць і дасціпна і цэльна адносна да спажывача, кліента, зааказчыка. Такіх работнікаў — добрасумленных, культурных, разумеючых патрабаванне часу, трэба высока цаніць, трэба аірыжыць увагай і клопатамі.

Партыя на сакавічнім пленуме выпрацавала эканамічныя меры ўдзельна сельскай гаспадаркі. Гэтыя меры, калі ўмець і паспяхова ажыццяўляць іх, дапамогуць узяць сельскагаспадарчую вытворчасць і палепшыць жыццё працоўнай вёскі. Але гэта не азначае, што мы можам сядзець склашы рукі і чакаць, пакуль эканамічныя стимулы самі па сабе створыць багачэ прадуктаў. Не, таварышы, абавязаныя на правільную эканамічную палітыку, павінны павінны зрабіць другі буйны крок: значна ўзняць культу земляробства і на гэтай аснове дасціпа атрымаць высокіх і гарантываных ураджаў.

Гэтым днём адбудзецца пленум Цэнтральнага Камітэта партыі, які спецыяльна разгледзіць пытанні паліпаінення ўрадлівасці глебы і павышэння культуры земляробства. План меліярацыйных работ будзе ажыццяўляцца на ўсёй краіне. Побач з будаўніцтвам буйных ірыгацыйных і асудальных сістэм трэба будзе таксама пра-

важнейшае дзяржаўнае пытанне. Прыбытак і рэнтабельнасць прад-прыемстваў, навукова-тэхналагізаважанне, рэалізацыя прадукцыі — усё гэтае эканамічнае рычагі павінны быць непарушына звязаны з палітычным якасці прадукцыі. Недастаткова пераконаць людзей працаваць без браку, змагацца з надобрасумленнымі адносинамі да працы. Трэба яшчэ стварыць кожнаму рабочаю таякі ўмовы, пры якіх ён будзе зацікаўлены ў тым, каб пастаянна паліпаіць якасць выпускаемай прадукцыі.

Усёй краіне вядомыя адрасны ўдарныя будоўлі новай пяцігодкі, на якія едуць маладыя добраахвотнікі, выхаваныя камсамола. Гутарка ідзе аб маладых таварышах Сібіры, Далёкага Усходу, Поўначы. Ёсць вялікая чалавечая задавальненне ў тым, каб прыходзіць на новае месца, пацаць жыццём з палаткай, а потым сказаць сабе: гэты год, гэты завод у будаваў, ён вырас на маіх вачах.

Шэфства камсамола над новабудоўлямі, над развіццём новых галін прамысловасці добра зарэкамендвалася сабе. У гэтай форме ўдзелу камсамола ў гаспадарчых справах прымаюць аўтарызат. І вядома, што ў нас мінулыя, належаць будучыні будоўлі спаронічваюць, так скажам, за права на сваё тое або іншы аб'ект камсамольскім. Гэтым трэба ганарыцца. Гэтым трэба даражыць.

Ударныя камсамольскія будоўлі могуць стаць і становяцца лабараторыяй перадавога вопыту, узорам дасканалай арганізацыі працы, высокай культуры, новага быту. Трэба толькі, каб пусціў у рух сапраўды дасціпны і каб юнакі і дзяўчаты маглі працаваць у поўную меру сваіх сіл і здольнасцей.

Тут, вядома, вельмі многа залежыць ад гаспадарчых кіраўнікоў, ад старэйшых таварышаў. Наша моладзь не баіцца цяжкасцей. Але цяжкасці бываюць розныя. Ёсць непалабныя, натуральныя для новых раёнаў, а ёсць штучныя, створаныя валакітчыкам, бюракратам, раўнадушным чалавекам. Энтузіязм моладзі ў гэтых связныхнае паніжае. Ім негэта спадобна, негэта здарыцца і ім даваць тое, каб затрымаць дзірні, выключаныя безспадарочна некастрыя адміністрацыя, найменш арганізаваць працу.

Адной з важных задач выхавачай працы нашых камсамольскіх арганізацый былі і застаюцца клопаты аб умцаванні працоўнай і вытворчай дысцыпліны моладзі. Трэба не сароміцца кляміць ганьба прагультычна і гультайства, пакамсамольска строга — іменна строга — патрабаваць з іх за іх надобрасумленнымі адносинамі да працы.

Таварышы! У гэтай пяцігодцы асаблівае месца ў разе нашых клопатаў, клопатаў партыі, дзяржавы зойме каронае паліпаіненне дзейнасці сферы абслугоўвання насельніцтва.

Цяпер мы заклалі эканамічныя праддэліны для таго, каб ператварыць сферу паслуг насельніцтву ў развітую галіну сучаснай індустрыі, заснаваную на найвышэйшых тэхнічных, высокай культуры працы, сучаснай арганізацыі вытворчасці. Аднак мы не зможам рухацца наперад дастаткова хутка, калі не створым пералому ў адносинах людзей да гэтага віду працы. Патрэбны маладыя сілы, энтузіязм, для якіх праца ў сферы абслугоўвання стала б прызваннем. І камаму, як не камсамолу і камсамольцам, узяцца за гэту справу, накіраваць па ўстаноў бытавога і камунінальнага абслугоўвання, у гандлёвую сетку сваіх маладых, кваліфікаваных работнікаў, якія добра разумеюць велізарнае грамадскае значэнне гэтай справы, любяць працаваць і дасціпна і цэльна адносна да спажывача, кліента, зааказчыка. Такіх работнікаў — добрасумленных, культурных, разумеючых патрабаванне часу, трэба высока цаніць, трэба аірыжыць увагай і клопатамі.

Партыя на сакавічнім пленуме выпрацавала эканамічныя меры ўдзельна сельскай гаспадаркі. Гэтыя меры, калі ўмець і паспяхова ажыццяўляць іх, дапамогуць узяць сельскагаспадарчую вытворчасць і палепшыць жыццё працоўнай вёскі. Але гэта не азначае, што мы можам сядзець склашы рукі і чакаць, пакуль эканамічныя стимулы самі па сабе створыць багачэ прадуктаў. Не, таварышы, абавязаныя на правільную эканамічную палітыку, павінны павінны зрабіць другі буйны крок: значна ўзняць культу земляробства і на гэтай аснове дасціпа атрымаць высокіх і гарантываных ураджаў.

Гэтым днём адбудзецца пленум Цэнтральнага Камітэта партыі, які спецыяльна разгледзіць пытанні паліпаінення ўрадлівасці глебы і павышэння культуры земляробства. План меліярацыйных работ будзе ажыццяўляцца на ўсёй краіне. Побач з будаўніцтвам буйных ірыгацыйных і асудальных сістэм трэба будзе таксама пра-

важнейшае дзяржаўнае пытанне. Прыбытак і рэнтабельнасць прад-прыемстваў, навукова-тэхналагізаважанне, рэалізацыя прадукцыі — усё гэтае эканамічнае рычагі павінны быць непарушына звязаны з палітычным якасці прадукцыі. Недастаткова пераконаць людзей працаваць без браку, змагацца з надобрасумленнымі адносинамі да працы. Трэба яшчэ стварыць кожнаму рабочаю таякі ўмовы, пры якіх ён будзе зацікаўлены ў тым, каб пастаянна паліпаіць якасць выпускаемай прадукцыі.

Усёй краіне вядомыя адрасны ўдарныя будоўлі новай пяцігодкі, на якія едуць маладыя добраахвотнікі, выхаваныя камсамола. Гутарка ідзе аб маладых таварышах Сібіры, Далёкага Усходу, Поўначы. Ёсць вялікая чалавечая задавальненне ў тым, каб прыходзіць на новае месца, пацаць жыццём з палаткай, а потым сказаць сабе: гэты год, гэты завод у будаваў, ён вырас на маіх вачах.

# ПРЭМІІ ЛЕНІНСКАГА КАМСАМОЛА

У традыцыйна камсамол — моцная дружба і супрацоўніцтва з прэміянтамі, мастацтвамі, чыя грамадзянскае мастацтва савецкае ўсталяванню камуністычнага прагультычна і духоўнага сталасці савецкай юнаку і дзяўчаты.

Кожны мастацкі твор, адрабаваны моладзі, павінен стаць баявым саюзнікам камсамола ў барацьбе за фарміраванне новага чалавека. Гэта — адна з цэнтральных думак пастаянна Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ аб усталяванні штогадовай прэміі Ленінскага камсамола за лепшы твор літаратуры і мастацтва.

Прэміі Ленінскага камсамола прысуджаюцца за лепшы твор мастацкай літаратуры, крытыкі, за творы публіцыстыкі і журналістыкі, вылучаныя ў савецкіх і замежных краях, у саўвясных і спартыўных пляцоўках, на вуліцах і дварах — там, дзе моладзь, у гучыні моладзі, воць дзе месца камсамола.

Таварышы!

Прымаючы імя Уладзіміра Ільіча Леніна, Камуністычны Саюз Моладзі ўзяў на себе высокую адказнасць — ператварыць Ленінска прэмію ў сапраўды годна дзейнасці прэмію, прывадыць кожнаму маладому чалавеку імкненне — глыбока вывучыць Ленінска прэмію, у якой найвышэйшым масы нашай моладзі пачынаюць вучыцца Ленінска, становяцца свядомымі грамадзянамі нашага грамадства, пачынаюць прымаць актыўны ўдзел у будаўніцтве камунізму.

Ад вас, таварышы камсамольскія актывісты, ад вашай энергіі, вашай працы, вашых удзелаў цяпер залежыць многае ў жыцці краіны.

Партыя спадзяецца, што вы, дэлегацы гэтага з'езда, станцеце застрайшчыкамі напружанай барацьбы за новае поспехі камуністычнага будаўніцтва, што ўсюды, куды вы вернецеце пасля з'езда, — на вуліцах і малых будоўлях, у калгасных бригадах і на фермах, у заводскіх цэхах і даследчых цэнтрах вы ўзначаліце натхнёную працу савецкай моладзі па выкананню нашай новай пяцігодкі.

Нам трэба будзе вырашыць шмат канкрэтных задач — навуковых і тэхнічных, гаспадарчых і культурных. Але, выконваючы любую справу, мы заўсёды павінны памятаць і бацьчы галоўнае, бацьчы мэту, у імя якой усё тэа робіцца. Гэта вялікая мэта — камунізм. Яна вяла на штурм старога свету беспрэмытных героў Кастрычніка, на шлях да падзвігаў баявой і камандзіраў у галі грамадзянскай і Вялікай Айчыннай вайны, узнёмала на самаадданую працу пакаленні савецкіх людзей.

Ваш з'езд — вялікая падзея. Але гэта не ўрачыста-параднае мерапрыемства, а высокі дзелавы сход прадстаўнікоў камсамольскіх арганізацый.

Вы заклікаюць ўсебакова праналязіваць поспехі і недахопы ў дзейнасці саюза, наменціць шляхі дасціпнага павышэння яго ролі і аўтарытэту, выбраць сапраўды дасціпны і самых лепшых людзей у Цэнтральны Камітэт камсамола.

Няхай на вашым з'ездзе разгорнецца жывая творчая дыскусія аб рабоце камсамола, няхай смелай гучыць голас крытыкі і самакрытыкі. Вы можаце быць упэўнены, што наша партыя, яе Цэнтральны Камітэт падтрымае камсамольцаў — сваіх верных памочнікаў ва ўсіх іх высакорных пачыненнях, ва ўсіх іх слаўных справах на карысць Радзімы!

Давольцеся, таварышы, зачытаць прыватнае Цэнтральнага Камітэта Камуністычнай партыі Савецкага Саюза вашаму з'езду.

У традыцыйна камсамол — моцная дружба і супрацоўніцтва з прэміянтамі, мастацтвамі, чыя грамадзянскае мастацтва савецкае ўсталяванню камуністычнага прагультычна і духоўнага сталасці савецкай юнаку і дзяўчаты.

Кожны мастацкі твор, адрабаваны моладзі, павінен стаць баявым саюзнікам камсамола ў барацьбе за фарміраванне новага чалавека. Гэта — адна з цэнтральных думак пастаянна Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ аб усталяванні штогадовай прэміі Ленінскага камсамола за лепшы твор літаратуры і мастацтва.

Прэміі Ленінскага камсамола прысуджаюцца за лепшы твор мастацкай літаратуры, крытыкі, за творы публіцыстыкі і журналістыкі, вылучаныя ў савецкіх і замежных краях, у саўвясных і спартыўных пляцоўках, на вуліцах і дварах — там, дзе моладзь, у гучыні моладзі, воць дзе месца камсамола.

Таварышы!

Прымаючы імя Уладзіміра Ільіча Леніна, Камуністычны Саюз Моладзі ўзяў на себе высокую адказнасць — ператварыць Ленінска прэмію ў сапраўды годна дзейнасці прэмію, прывадыць кожнаму маладому чалавеку імкненне — глыбока вывучыць Ленінска прэмію, у якой найвышэйшым масы нашай моладзі пачынаюць вучыцца Ленінска, становяцца свядомымі грамадзянамі нашага грамадства, пачынаюць прымаць актыўны ўдзел у будаўніцтве камунізму.

Ад вас, таварышы камсамольскія актывісты, ад вашай энергіі, вашай працы, вашых удзелаў цяпер залежыць многае ў жыцці краіны.

Партыя спадзяецца, што вы, дэлегацы гэтага з'езда, станцеце застрайшчыкамі напружанай барацьбы за новае поспехі камуністычнага будаўніцтва, што ўсюды, куды вы вернецеце пасля з'езда, — на вуліцах і малых будоўлях, у калгасных бригадах і на фермах, у заводскіх цэхах і даследчых цэнтрах вы ўзначаліце натхнёную працу савецкай моладзі па выкананню нашай новай пяцігодкі.

Нам трэба будзе вырашыць шмат канкрэтных задач — навуковых і тэхнічных, гаспадарчых і культурных. Але, выконваючы любую справу, мы заўсёды павінны памятаць і бацьчы галоўнае, бацьчы мэту, у імя якой усё тэа робіцца. Гэта вялікая мэта — камунізм. Яна вяла на штурм старога свету беспрэмытных героў Кастрычніка, на шлях да падзвігаў баявой і камандзіраў у галі грамадзянскай і Вялікай Айчыннай вайны, узнёмала на самаадданую працу пакаленні савецкіх людзей.

Ваш з'езд — вялікая падзея. Але гэта не ўрачыста-параднае мерапрыемства, а высокі дзелавы сход прадстаўнікоў камсамольскіх арганізацый.

Вы заклікаюць ўсебакова праналязіваць поспехі і недахопы ў дзейнасці саюза, наменціць шляхі дасціпнага павышэння яго ролі і аўтарытэту, выбраць сапраўды дасціпны і самых лепшых людзей у Цэнтральны Камітэт камсамола.

Няхай на вашым з'ездзе разгорнецца жывая творчая дыскусія аб рабоце камсамола, няхай смелай гучыць голас крытыкі і самакрытыкі. Вы можаце быць упэўнены, што наша партыя, яе Цэнтральны Камітэт падтрымае камсамольцаў — сваіх верных памочнікаў ва ўсіх іх высакорных пачыненнях, ва ўсіх іх слаўных справах на карысць Радзімы!



РАЗАМ ГАРЫЦЬ, РАЗАМ З НАРОДАМ

[Заканчэне]

Адначасна баспрэчныя поспехі нашай літаратуры па ўсім... Адназначна баспрэчныя поспехі нашай літаратуры па ўсім... Адназначна баспрэчныя поспехі нашай літаратуры па ўсім...

аднас газет «Літаратура і мастацтва», крытычны адзедж якой, на яго думку, не знаходзіцца на належнай вышыні... аднас газет «Літаратура і мастацтва», крытычны адзедж якой, на яго думку, не знаходзіцца на належнай вышыні...

вораць, дык некаторыя з іх прывоўваюць сабе манопольнае права на гэтую праўду... вораць, дык некаторыя з іх прывоўваюць сабе манопольнае права на гэтую праўду...

таратуры і мастацтва. У прыватнасці, ён паведаміў, што прынятыя накіраваныя захады для паляпшэння работы кніггандлю, разгледжаны і паступова вырашаюцца ганарарныя пытанні, некалькі павялічана заробная плата работнікам літаратурнага выдавецтва... таратуры і мастацтва. У прыватнасці, ён паведаміў, што прынятыя накіраваныя захады для паляпшэння работы кніггандлю...

руцца модай альбо толькі сваім густам, падчас не дужа высокім... руцца модай альбо толькі сваім густам, падчас не дужа высокім... руцца модай альбо толькі сваім густам, падчас не дужа высокім...

— У шмат у чым не згодзен з Васілём Быкавым, гаворыць Васіль Ул. Карпаў, але я разумю апаленую вайной яго душу ў «Журавінах краку», «Траціць ракець», «Альпійскай балодзе»... — У шмат у чым не згодзен з Васілём Быкавым, гаворыць Васіль Ул. Карпаў...

Далей А. Яскевіч спыняе ўвагу прысутных на маладым пакаленні літаратараў... Далей А. Яскевіч спыняе ўвагу прысутных на маладым пакаленні літаратараў... Далей А. Яскевіч спыняе ўвагу прысутных на маладым пакаленні літаратараў...

— Пташнінаў, Сачанна, Адамчык, Стральнюк, Чыгрынаў, Бардукоў... Вы памятаеце, якім творчым узлетам былі пазначаны іх першыя крокі ў літаратуры... — Пташнінаў, Сачанна, Адамчык, Стральнюк, Чыгрынаў, Бардукоў... Вы памятаеце, якім творчым узлетам былі пазначаны іх першыя крокі ў літаратуры...

На праблемах і задачах сацыялізму і гуманізму спыніўся ў сваім выступленні Янка Сіпакоў... На праблемах і задачах сацыялізму і гуманізму спыніўся ў сваім выступленні Янка Сіпакоў... На праблемах і задачах сацыялізму і гуманізму спыніўся ў сваім выступленні Янка Сіпакоў...

Тав. Канаваляў заклікае пісьменнікаў рэспублікі прыняць актыўны ўдзел у напісанні кніг на рускай мове... Тав. Канаваляў заклікае пісьменнікаў рэспублікі прыняць актыўны ўдзел у напісанні кніг на рускай мове... Тав. Канаваляў заклікае пісьменнікаў рэспублікі прыняць актыўны ўдзел у напісанні кніг на рускай мове...

Словамі аб грамадзянскай смеласці пісьменніка пачаў сваё выступленне Піль Пестрак... Словамі аб грамадзянскай смеласці пісьменніка пачаў сваё выступленне Піль Пестрак... Словамі аб грамадзянскай смеласці пісьменніка пачаў сваё выступленне Піль Пестрак...

— Сутычка свету, бітва Ідэалогій, што адбылася ў галы Вайны Айчынай вайны... — Сутычка свету, бітва Ідэалогій, што адбылася ў галы Вайны Айчынай вайны... — Сутычка свету, бітва Ідэалогій, што адбылася ў галы Вайны Айчынай вайны...

— Мы разумеем, гаворыць тав. Платовіч, што літаратурны твор не можа быць простым пераказам якіх-небудзь падзей... — Мы разумеем, гаворыць тав. Платовіч, што літаратурны твор не можа быць простым пераказам якіх-небудзь падзей... — Мы разумеем, гаворыць тав. Платовіч, што літаратурны твор не можа быць простым пераказам якіх-небудзь падзей...

— У Вас ўсім Савецкім Саюзе, па ўсіх нашых рэспубліках праводзіцца вялікая работа па ўзвешчэнню памяці тых, хто загінуў за нашу справу... — У Вас ўсім Савецкім Саюзе, па ўсіх нашых рэспубліках праводзіцца вялікая работа па ўзвешчэнню памяці тых, хто загінуў за нашу справу... — У Вас ўсім Савецкім Саюзе, па ўсіх нашых рэспубліках праводзіцца вялікая работа па ўзвешчэнню памяці тых, хто загінуў за нашу справу...

— Я веру, гаворыць П. Броўка, што гаворка гэтага прынясе карысць, што нам цяпер бярэцца працаваць лясцай і спарняй... — Я веру, гаворыць П. Броўка, што гаворка гэтага прынясе карысць, што нам цяпер бярэцца працаваць лясцай і спарняй... — Я веру, гаворыць П. Броўка, што гаворка гэтага прынясе карысць, што нам цяпер бярэцца працаваць лясцай і спарняй...

— Не адраўцае ад сваёй глебы, імя якой — народнае жыццё... — Не адраўцае ад сваёй глебы, імя якой — народнае жыццё... — Не адраўцае ад сваёй глебы, імя якой — народнае жыццё...

— На вялікі жал, гаворыць А. Савіцкі, мы часта забываем гэта, у прыватнасці, мы, маладыя пісьменнікі... — На вялікі жал, гаворыць А. Савіцкі, мы часта забываем гэта, у прыватнасці, мы, маладыя пісьменнікі... — На вялікі жал, гаворыць А. Савіцкі, мы часта забываем гэта, у прыватнасці, мы, маладыя пісьменнікі...

— Нашай беларускай паэзіі, — працягвае А. Вяліч, — вельмі шанцавала, што беларускі паэтычны сад закладвалі такія добрыя і руплівыя садоўнікі, як Янка Купала і Якуб Колас... — Нашай беларускай паэзіі, — працягвае А. Вяліч, — вельмі шанцавала, што беларускі паэтычны сад закладвалі такія добрыя і руплівыя садоўнікі, як Янка Купала і Якуб Колас... — Нашай беларускай паэзіі, — працягвае А. Вяліч, — вельмі шанцавала, што беларускі паэтычны сад закладвалі такія добрыя і руплівыя садоўнікі, як Янка Купала і Якуб Колас...

— Гэтага магло б і не здарыцца ў нашым літаратурным жыцці, калі б літаратурная крытыка ў нашай пісьменніцкай арганізацыі была на вышнім узроўні... — Гэтага магло б і не здарыцца ў нашым літаратурным жыцці, калі б літаратурная крытыка ў нашай пісьменніцкай арганізацыі была на вышнім узроўні... — Гэтага магло б і не здарыцца ў нашым літаратурным жыцці, калі б літаратурная крытыка ў нашай пісьменніцкай арганізацыі была на вышнім узроўні...

— Гэтага магло б і не здарыцца ў нашым літаратурным жыцці, калі б літаратурная крытыка ў нашай пісьменніцкай арганізацыі была на вышнім узроўні... — Гэтага магло б і не здарыцца ў нашым літаратурным жыцці, калі б літаратурная крытыка ў нашай пісьменніцкай арганізацыі была на вышнім узроўні... — Гэтага магло б і не здарыцца ў нашым літаратурным жыцці, калі б літаратурная крытыка ў нашай пісьменніцкай арганізацыі была на вышнім узроўні...



Копны модаў будзе рэдакцыя мінскай прыгожай дзе работ у шыцы Гітэскага дымавога кабілета Філія Кошчэва.

ЗЛЕБАЧАННЕ

20 мая Першая праграма. 11.00 — «Дажыць»... 20 мая Першая праграма. 11.00 — «Дажыць»... 20 мая Першая праграма. 11.00 — «Дажыць»...

Другая праграма. 17.20 — «Увага, лясца!»... Другая праграма. 17.20 — «Увага, лясца!»... Другая праграма. 17.20 — «Увага, лясца!»...

21 мая Першая праграма. 12.15 — на XV з'езд ВЛКСМ... 21 мая Першая праграма. 12.15 — на XV з'езд ВЛКСМ... 21 мая Першая праграма. 12.15 — на XV з'езд ВЛКСМ...

Другая праграма. 14.30 — «Варыць»... Другая праграма. 14.30 — «Варыць»... Другая праграма. 14.30 — «Варыць»...

22 мая Першая праграма. 8.55 — у дапамогу завоінам... 22 мая Першая праграма. 8.55 — у дапамогу завоінам... 22 мая Першая праграма. 8.55 — у дапамогу завоінам...

Другая праграма. 12.00 — «Політыка і мастацтва»... Другая праграма. 12.00 — «Політыка і мастацтва»... Другая праграма. 12.00 — «Політыка і мастацтва»...

Другая праграма. 12.40 — «Пра падзеі»... Другая праграма. 12.40 — «Пра падзеі»... Другая праграма. 12.40 — «Пра падзеі»...

Другая праграма. 15.55 — «Сельскі люд»... Другая праграма. 15.55 — «Сельскі люд»... Другая праграма. 15.55 — «Сельскі люд»...

Другая праграма. 16.35 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 16.35 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 16.35 — «Музычныя ілюстрацыі»...

Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»...

Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»...

Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»...

Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»...

Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»... Другая праграма. 19.00 — «Музычныя ілюстрацыі»...

Літаратура і мастацтва

Літаратура і мастацтва